

Маскva — Польшча

Даўніе слова „Масква“, як у нас, так і ў Маскалёў, ужывалася ў двух значаньнях — назову гораду й назову маскоўскае дзяржавы. У нас найчасцей ужывалася ў гэтым другім значаньню, бо нашыя прадзеды часцей мелі дачыненьні з маскоўскай дзяржаваю, чымся зь ейнай сталіцю. І цяперака ў Беларусаў слова „Масква“ нярэдка ў народных прыказках („Масква сльёзам ня верыць“, „Ня дуры Москвы, бо яна й так дурная“) і звычайна ў гутарках палітычных — значыць маскоўскі край, дзяржава, а не горад, і тады ў Польшчы яму адпавядае не Варшава, бо дзяржава ніколі не звалася Варшаваю, а — „Польшча, Польшч“. Калі, прыкладам, кажуць, што мы хочам быць незалежнымі ад Москвы, дык ясна, што думаюць аб маскоўскай дзяржаве, а не горадзе; ясна таксама, што, маючы на ўвазе польскі край, народ, мусім сказаць, што хочам быць незалежнымі ад Польшчы (а не ад Варшавы) і пад. Хоць у паэтычнай мове, як звычайная сынэдха, гэта зусім магчыма („дзе ўжо год сотні Москва і Варшава торг грубановы вядуць між сабой“ — „Над Нёмнам“ у „Шляхам жыцьця“).

Трэба аб гэтым зацеміць, бо ў нас на гэтым пункце часта мыляюцца — звычайна тыя, што мала знаюць гісторыю.

Парабкоў Москвы (= Маскоўшчыны), маскаляфілаў, якія будуць крываўдаўцаў на нас за званыне маскоўскае дзяржавы назовам ейнае сталіцы, можам уцешыць тым, што гэткае званыне аналёгічнае да назову „Рым“ у дачыненьню да старавечнага Рыму (гораду і дзяржавы).

Ведама, што побач із „Масква“ ў значаньню краю, дзяржавы кажацца й „Маскоўшчына“ і нат цяперака гэтае слова звычайнейшае.

„Жмудзь“ ці „Жамойць“?

Беларуская хорма назову краю нашых паўночна-заходніх суседзіў цяпер ёсьцека „Жмудзь“, але ў старабеларускай мове была хорма „Жамойць“ (пісалі *Жомойть*) із жмудзкага „Жемайтіс“; дзеля таго некаторыя думаюць, што хорма „Жмудзь“ не беларуская, а польская, што пабеларуску й цяпер трэба зваць „Жамойць“. Пытаныне зводзіцца да таго, ці ў мове беларускай із „Жамойць“ магла паўстаць хорма „Жмудзь“? „О“ па „м“ сусім лёгка магло перайсці ў „у“. Гэта беларуская асаблівасць, што „о“ й „а“ ля вусцяняных сугукаў частва пераходзяць у „у“. Прывкладам: грумада, смурод, дыялектычныя „Тумаш“ (гл. у віцебскім варыянце песні „Баба Еўка, дзед Тумаш...“), „кувалак“ і шмат іншых. Пры беларускім націску, калі склады ненацисціненыя вымаўляюцца шмат слабей за націсненыя, ненацісненнае „а“ па „ж“ магло выпасці. Апрача таго, магла тут дзеяць аналёгія беларускага дзеяслова „жму-жмаць“. „Ц“ магло ўпадобніцца да звонкага (сонорнага) „й“, пераходзячи ў „дз“; гэта таксама асаблівасць беларускай. Прывкладкі такога пераходу маем у беларускай мове. Прывкладам, у некаторых гаворках „шэнціць“ зъмянілася ў „шэндзіць“. Значыцца, пераход „Жамойць“ у „Жмуйдзь“ вельмі прыродны ў беларускай мове, тымчасам у мове польскай такі пераход непраўдападобны. Беларускасць гэтае хормы зразумельшшая таксама з прычынаў гісторычна-географічных, бо назоў гэты шмат часцей быў вымаўляны Беларусамі, чымся Полякамі. Цяжэй выясняніць шчэзньенне „й“, знач. пераход „Жмуйдзь“ у „Жмудзь“. У прозвішчах, як „Жмуйдзіновіч“, „й“ захавалася. Але й гэтае шчэзньенне выглядае магчымым ля сярэднеязычнага беларускага „дзь“. Дык абедзве хормы беларускія — старая „Жамойць“ і новая „Жмудзь“.